

ДЗЕНЬ, ЯКІ ЗМЯНІЎ ХОД СУСВЕТНАЙ ГІСТОРЫІ

ДАРАГІЯ СУАЙЧЫННІКІ!

Віншую вас з Днём Кастрычніцкай рэвалюцыі. Восень 1917 года кардынальна змяніла ход сусветнай гісторыі. Азнаменавала пачатак новай эры чалавечага развіцця, заснаванай на прынцыпах сацыяльнай роўнасці, справядлівасці і гуманізму.

Ідэалы рэвалюцыі сталі сімвалам адраджэння многіх народаў свету, узнялі іх на барацьбу за свабоду і раўнапраўе. Упершыню была створана беларуская дзяржава, якая рэалізавала законнае права нашага народа на самавызначэнне, развіццё самабытнай культуры, умацаванне нацыянальнага адзінства. Самаадданай працай мы пераўтварылі родны край. Здзейсніўшы ратны подзвіг, адстаялі незалежнасць краіны. Захаваўшы найлепшыя дасягненні савецкай эпохі, пабудавалі суверэнную дзяржаву.

Перакананы, што памяць пра гераічныя падзеі і выпрабаванні, што выпалі на долю беларусаў, умацняе духоўную сувязь паміж пакаленнямі, выходзіць пачуццё гонару за свой народ, умацоўвае згоду ў грамадстве, натхняе грамадзян на стваральныя ініцыятывы на карысць Радзімы.

У гэты святочны дзень жадаю вам моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту, нашай Беларусі — новых дасягненняў і працвітання.

Прэзідэнт
Рэспублікі Беларусь
А. Р. ЛУКАШЭНКА.



6

ЛІСТАПАДА 2019 г.

СЕРАДА

№ 212 (29079)

ЦЯГНІК ДАЛЕЙ ІДЗЕ



Фота БелТА.

У хуткім часе на другой лініі сталічнага метрапалітэна пачнуць курсіраваць сучасныя цягнікі беларускай вытворчасці. Зробленыя на прадпрыемстве «Штадлер-Мінск» саставы ўжо прыгналі ў дэпо

на станцыі «Магілёўская», першы з іх ужо праехаўся да «Каменнай Горкі». Машыніст Павел КАРЧАГІН (на фота) новы лакаматыў ужо апрабаваў у дзеянні і цалкам ім задаволены.

ЦЫТАТА ДНЯ



Сяргей РУМАС,
прэм'ер-міністр:

«У цэлым сёлета забяспечаны рост эканомікі пры захаванні макразканамічнай збалансаванасці. Інфляцыя ўтрымліваецца ў межах запланаваных значэнняў, сальда знешняга гандлю таварамі і паслугамі становіцца — больш за \$520 млн, стабільна працуе валютны і дэпазітны рынак. Чысты продаж валюты насельніцтвам склаў \$638 млн, суб'ектамі гаспадарання — \$719 млн. Працягваюць расці тэрміновыя рублёвыя дэпазіты насельніцтва. Рэспубліканскі бюджэт сёлета выконваецца, як і планавалася. Абавязацельствы ўрада ў замежнай валюце выкананы своєчасова і ў поўным аб'ёме. Пры гэтым золатавалютныя рэзервы краіны з пачатку года павялічыліся на \$2 млрд і на 1 лістапада склалі \$9,2 млрд. Рэальныя грашовыя даходы насельніцтва ў студзені — жніўні выраслі на 6,8 %».



Мікалай
ШАРСНЁЎ:

«САПРАЎДНАЯ ЛЮБОЎ ДА РАДЗІМЫ ПАЧЫНАЕЦЦА З КЛОПАТУ ПРА ЯЕ»

Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў у традыцыйнай рубрыцы «Звязды», прысвечанай развіццю краіны за 25 гадоў, адказаў на пытанні нашага ўласнага карэспандэнта.

Конкурс

З ПУНКТУ ГЛЕДЖАННЯ ТУРЫСТА

У Гродне пасля напружанай барацьбы
вызначыліся з лагатыпам горада

Больш як паўгода грамадскасць абласнога цэнтра сачыла за тым, які з прапанаваных малюнкаў стане брэндам. Напачатку было прадстаўлена больш за 30 работ. У двух турах праз адкрытае галасаванне і прысуд журы вызначылася 11 фіналістаў. Пасля працяглых і гарачых «за» і «супраць» пераможцу ўсё ж такі назвалі.

Абарона ўсіх праектаў праходзіла даволі актыўна. У ліку аўтараў як асобныя дызайнеры, так і студыі. Галоўная ідэя — турыстычны брэнд павінен улічваць гістарычную аснову, але больш адпавядаць новым, сучасным тэндэнцыям. Вядома, быць зразумелым і пазітыўным.

— Мы павінны ўва-
сабляць у ім нашу мінуўшчыну, увесць культурны пласт, — выказаў свае разважанні член журы, выкладчык ГРДУ імя Янкі Купалы Віталь КАРНЯЛЮК. — З другога боку, лагатып павінен сведчыць аб тым, што ствараецца сённяшнім маладым пакаленнем, накіраваны ў будучыню і з'яўляецца нечым крэатыўным. Я аддаў перавагу выяве моста, які пракладае шлях з мінулага ў будучыню.



ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008

СТАР. 4-5

СТАР. 3